

**ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA VISA
DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS
SE LLENA CON LETRAS IMPRESAS**

1. Прозвішча/Apellido/Family name	4. Пол/Sexo/Sex <input type="checkbox"/> мужчынскі/ musculino/male <input type="checkbox"/> жаночы/ femenino/female
2. Імя/Nombre/First name	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Otros nombres y apellidos incluso el apellido de soltera/Other names and (or) maiden name	

Фотаздымак/Foto/Photo

5. Дата нараджэння/Fecha de nacimiento/Date of birth <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> <td style="width:10%; height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td>day</td> <td>month</td> <td colspan="2">year</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>									day	month	year						6. Месца нараджэння/Lugar de nacimiento/Place of birth краіна/país/country горад/ciudad/city вобласць (раён)/provincia/region
day	month	year															

**Службовыя адзнакі/
Para el uso oficial/
For official use**

Дата звароту:
.....

7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Ciudadanía(s) actual(es)/Current citizenship(s)

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/En caso de cambio de ciudadanía(s), por favor indique ciudadanía(s) anterior(es) y fecha(s) de obtención de nueva(s) ciudadanía(s)/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of acquiring a new citizenship(s)

Падставы:
 сапраўдны пашпарт
 візавая падтрымка
 фінансавыя сродкі
 інтэрв'ю

Рашэнне по звароце:
ад

8. Тып пашпарта/Tipo de pasaporte/Type of passport <input type="checkbox"/> звычайны/común/ordinary <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic <input type="checkbox"/> службовы/oficial/official <input type="checkbox"/> іншы дакумент/otro documento:	9. Нумар пашпарта/Número de pasaporte/Passport number 10. Кім выдадзены/Expedido por/ Issuing authority	11. Дата выдачы/Fecha de emisión/ Date of issue <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td colspan="2">Año</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table> 12. Тэрмін дзеяння/Vigencia/Valid until <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td colspan="2">Año</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>									Día	Mes	Año														Día	Mes	Año					
Día	Mes	Año																																
Día	Mes	Año																																

станоўчае
 адмоўнае

Тып візы:
 B
 C
 D

Кратнасць візы:
 1
 2
 шм

13. Адрас сталага месца жыхарства/Domicilio particular permanente/Permanent home address
краіна/país/country вобласць(раён)/provincia/region
горад/ciudad/city вуліца/calle/street
індэкс/índice/index
нумар дома/número de casa/building number нумар кватэры/número de departamento
нумар тэлефона/número de teléfono e-mail

Мэта візіту:
 транзіт
 дыпламатычная
 службовая
 дзелавыя стасункі
 спорт/культура/
навука/адукацыя
 гуманітарная
 рэлігійныя стасункі
 прэса
 прыватная
 вучоба
 праца
 турызм
 сталае жыхарства

14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/Lugar y dirección de trabajo/Place of work and work address
прадпрыемства/empresa/company пасада/cargo
краіна/país/country вобласць (раён)/provincia
індэкс/índice/index
горад/ciudad/city вуліца/calle/street
нумар дома/numero de edificio/building number нумар тэлефона/número de teléfono

Віза:
№

Сапраўдная:
з
па

тэрмін знаходжання

15. Тып візы/Tipo de visa/Type of visa <input type="checkbox"/> транзітная/transito/transit <input type="checkbox"/> кароткачасовая/corto plazo/short-term <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/largo plazo/long-term	16. Колькасць уездаў/Number of entries <input type="checkbox"/> аднаразовая/una entrada/single <input type="checkbox"/> двухразовая/dos entradas/double <input type="checkbox"/> шматразовая/múltiple/multiple
---	--

17. Тэрмін дзеяння візы/Vigencia de visa/Term of visa validity

з/de/from <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td>día</td> <td>mes</td> <td colspan="2">año</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>									día	mes	año						па/a/until <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td>día</td> <td>mes</td> <td colspan="2">año</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>									día	mes	año						на тэрмін знаходжання/ período de estadía <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> <td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">сутак/días</td> </tr> </table>									сутак/días							
día	mes	año																																																
día	mes	año																																																
сутак/días																																																		

Спагнаны збор:
.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Nombre de la empresa o persona que lo invita/ Si necesita una visa de tránsito, indique a qué país y qué razones tiene para ingresar a este país.

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Dirección de la empresa o persona que lo invita/Address of inviting organization or person
індэкс/índice/index
вобласць (раён)/provincia/region горад/ciudad/city
вуліца/calle/street нумар дома/número de edificio
нумар факса/fax number e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Dirección de la estancia en Belarús/Address of stay in Belarus
індэкс/índice/index
вобласць (раён)/provincia/region горад/ciudad/city
вуліца/calle/street нумар дома/número de edificio
нумар кватэры/número de departamento гасцініца/hotel

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Explicación detallada de su propósito de visita/Detailed explanation of a purpose of visit

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Alguna vez ha visitado la República de Belarús durante los últimos 3 años/ Have you ever been in the Republic of Belarus for the past 3 years
 так/si/yes не/no
калі так, вызначце, у якіх гадах /en caso afirmativo, especifique cuándo.....

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Alguna vez ha sido acusado de violar la ley belarusa mientras estaba en Belarús
 так/si/yes не/no
калі так, вызначце калі/ en caso afirmativo, especifique cuándo і дзе/y donde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/La respuesta positiva no necesariamente afectará negativamente la consideración de su solicitud de visa, pero en este caso se solicita su presencia para una entrevista con un funcionario consular

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Medios disponibles para estadía en la República de Belarús
 наяўныя сродкі/efectivo банкаўскія чэкі/cheques de banco крэдытныя карткі/tarjetas de crédito
 зваротны білет/pasaje de vuelta дарожныя чэкі/cheques de viaje пражыванне/alojamiento

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Declaro que la información en esta aplicación es verdadera y correcta. Soy consciente de que cualquier declaración falsa o incorrecta a presentar los documentos necesarios puede llevar a la retención del permiso para ingresar a Belarús. También se me advierte que si se determina que esta información es incorrecta, la visa puede cancelarse en cualquier momento. A mi llegada a la República de Belarús, me registraré de acuerdo con el procedimiento establecido y dejaré el territorio de la República de Belarús antes de que expire mi visa. Soy consciente de que durante mi viaje necesito tener un seguro médico que corresponda a los requisitos de la legislación belarusa. Doy mi consentimiento para recopilación, almacenamiento, procesamiento y transferencia de mis datos personales con fines relacionados con la emisión de visa y la implementación de tratados internacionales de la República de Belarús.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Firma y aclaración

27. Дата падпісання/Fecha de la firma

día		mes		año	